

Пятро ЖАЎНЯРОВІЧ



...читайма Караткевіча
па-беларуску!..

Няўдалае прызямленьне «Хрыста» ў Санкт-Пецярбурзе

Што такое пераклад твору? Пераказ зъместу на іншай мове? Перастварэнне? Суаўтарства перакладчыка і мастака слова?

Адказ на гэтыя няпростыя пытаньні вымагае глыбокага пранікнення ў творчую майстэрню перакладчыка, у найвышэйшай ступені грунтоўна забясьпечаную веданьнем дзьвюх сістэмаў, якімі і зьяўляюцца мова арыгінала і мова перакладу. Акрамя таго, узяўши на сябе съмеласць працаўаць з канкрэтным творам, перакладчык вымушаны заглыбіцца ў канцептуальны съвет мастацкай тканіны, перадаць жывое дыханьне часу, захаваць стылістычныя асаблівасці тэксту.

Яшчэ большая адказнасць паўстае падчас перакладу твораў класічнай літаратуры, да ліку якіх бяспрэчна належыць раман Уладзіміра Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Беручы пад увагу тое, што мовай перакладу стала руская – ня толькі прыналежная да адной усходнеславянской падгруппы моваў і з гэтай прычыны блізкая да беларускай, але

і адна з самых пашыраных перш за ўсё на прасторы СНД, можна зразумець той цяжар, які паспрабаваў узваліць на сябе перакладчык Аляксандр Сурнін. Ён у пасъяслуі «Слово от переводчика...» прызнаеца: «Думаю, можна ўяўіць, якую складаную і адказную задачу я паставіў перад сабой, узяўшыся за пераклад «Хрыста», а калі я сам гэта ўсьвядоміў, было позна – працэс пайшоў». Мяркуем, што як ніколі ня позна пачынаць нейкую працу, так ніколі ня позна яе спыніць, бо высакародныя мэты не заўсёды прыводзяць да пажаданага выніку, на карысць чаго съведчаць і шматлікія непрадбачаныя грамадскія ўзрушэнні, выкліканыя непрадуманымі дзеяннямі некаторых палітычных ідэалістаў.

Караткевіч сам перакладаў і паэзію, і драматургію, і прозу, напісаў рэцэнзіі на пераклады твораў Байрана, «Фаўста» Гётэ, на зборнік перакладаў «Далягляды» і запічваў перакладчыцкую дзейнасць да своеасаблівага віду літаратурнай творчасці. Выказаўся пісьменнік і наконт перакладаў сваіх твораў: «Пераклады заўсёды некалькі страчваюць сакавітасць твору. На мой погляд, іх павінны рабіць людзі ня толькі адноўкавыя па майстэрстве, але і па духу. Таму добрых перакладаў мала».

Праца над перакладам названага твору – вельмі складаная рэч, пры гэтым недастаткована толькі валоданьня абедзьвюма мовамі, а патрэбны рознабаковыя веды з гісторыі, геаграфіі, тэалогіі, этнографіі, фальклору, літаратуразнаўства і г. д. Не выпадкова Валянціна Шчадрына, перакладчык на рускую многіх празаічных твораў У.Караткевіча (у т. л. раманаў «Каласы пад сярпом тваім», «Чорны замак Альшанскі», аповесцяў «Дзікае паляванье карала Стаха», «Зброя» і інш.), не ўзяла на сябе адказнасці перакладаць «Хрыста». Упершыню пераклад рамана на рускую мову, вельмі скарочаны і не зусім удалы, быў апублікаваны ў № 11–12 часопісу «Нёман» за 1966 г. Варта нагадаць, што ў той час над перакладчыкам Навумам Кісльікам, у дадатак да ўсяго іншага, вісей і ідэалагічны меч – атэістычны, які не садзейнічаў паўнавартаснай працы з творам. Сёння ж гэты меч ня толькі не перашкаджае, а нават дапамагае перакладчыку (вазьміце хаты б шматлікія кнігі і фільмы на біблейскія тэмы і пра хрысьціянскія каштоўнасці).

* * *

Раман «Христос приземлился в Гродно» выдадзены ў Санкт-Пецярбурзе выдаўцтвам «Амфора» ў гэтым годзе. Нават падчас першага знаёмства з кнігай (звычайнага перагортвання старонак) узьнікае два пытаньні. Съядомы выбар Караткевіча нумарацыі разьдзелаў рымскімі лічбамі перароблены перакладчыкам альбо выдавецтвам: у перакладзенай кнізе выкарыстаны арабскія, якія пачалі выкарыстоўвацца ў Еўропе толькі з канца XV ст. і ў XVI наўрад цімаглі шырокая распаўсюдзіцца на тэрыторыі Беларусі. Назва раману ўтрымлівае найменьне гораду, якога не існавала ў XVI ст. (Горадзен, Горадня, Гародня, а не *Гродно*).

Далейша чытаньне раману выклікае ўжо не пытаньні, а неўразуменіе: няўжо такое магчыма? Як здарылася так, што «сыры», не адредагаваны съпецыялістамі, ня вычытаны знаўцамі беларускай і рускай моваў тэкст мог трапіць на паліцы кнігарні? У рускамоўным рамане адсутнічае менавіта сістэма – лексічны паралелізм, абавязковы ў перакладным творы і таму найбольш дзейны з мэтай захаванья зьместу і аўтарскай канцепцыі.

Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што А.Сурнін ўсё ж такі заўважае некаторыя стылістычныя хібы арыгіналу і спрабуе іх ліквідаваць. Лічым, мела падставы Алена Васілевіч на наступнае меркаваньне: «Фантасмагорыя самых неверагодных праяваў і вобразаў сядзіла яго [Караткевіча. – П. Ж.] уяўленыне, і яно, як дзікае паляванье карала Стаха, неслася, неслася, імчала наперад, не прыпыняючыся і не аглядваючыся, не звяртаючы ўвагі ні на што на сваёй дарозе... Тому, напэўна, не выпадкова, што пры ўсёй сваёй такай красамоўнай выразнасці,

мастакае палатно Караткевічавай прозы часам не, не дый спыніць зрок на моўнай хібе, зьдзівіць недакладнасцю, а часам і вельмі прыблізней псіхалагічнай характарыстыкай». І перакладчык, напрыклад, разнастаіць афармленне фразы ў дыялогах, прапануючы замены неабгрунтавана пашыранаму ў пісьменьніка дзеяслову маўленьня *сказаць*, зъмяняе парадак словаў у сказах з няўдала выкарыстанымі займеньнікамі 3-й асобы (ён, яна, яно, яны). Але ня гэта становіща вызначальным для перакладу.

* * *

Пачнём з таго, што ў пераважнай большасці перакладных твораў онімы (антрапонімы, тапонімы, гідронімы і інш.) па магчымасці захоўваюцца бяз зъменаў (выкарыстоўваецца так званы фанетычны ўзровень перакладу). Калі б было пашыраму, то мы маглі б вычытаць, да прыкладу, назну расейскага гораду Севераморск як Паўночнаморск. Перакладчык тут знаходзіцца нібы пасярэдзіне агульнапрынятай плыні, зъмяняючы такія лексемы на свой густ: з аднаго боку, *Менска і менскіе, Смаллянах і смаллянскіх, Юрась, Ільюк, Жигмонт, Цыклун*, з другога – *Гродно* (аўт. *Гародня*), *Гродничанку* (аўт. *Гараднічанку*), *Новогрудок* (аўт. *Наваградак*), лагойскіх (аўт. *лагожскіх* са зноскай *лагойскіх*), *Киприан* (аўт. *Цыпрыян*), *Ус* (аўт. *Вус*), *Іоанновай голубятні* (аўт. *Янавай голубятні*), *Явтуху* (аўт. *Аўтуху*), *Фаддеем* (аўт. *Тадэем*), у выніку чаго парушаецца паралелізм арыгінальнага і перакладнога тэксту.

Падобнае сустракаеца практычна на працягу ўсяго раману ў дачыненіі і да іншых лексемаў. Так, напачатку перакладчык замяняе *магнат*, *магнаці*, *магнацтва* на *господин*, *господскій*, *господа*, *знать* (с. 31, 32, 36, 42, 46...), а на с. 67 быццам спахопліваеца і выкарыстоўвае ўжо *магнат*; адразу, на с. 8, чытаем, што «Караткевічавы» цмокі *вымерли*, а потым, на с. 10, – *громадина... сдохла* (аўт. двойчы *здохнуць*).

Шматлікія гістарызмы недараўальна зъмененія перакладчыкам, як бы асу-
часненія: яны ў «Хрысьце» выконваюць вызначальную ролю ў захаваныні гістарычнай праўды і каларыту эпохі. Да прыкладу *лаўнікі*, *радцы*, *ратнікі*, *копны суд*, *лаўнічы суд*... адвольна перакладзеныя як *присяжные, советники, выездной суд, думский суд*... Адсутнічае аднастайнасць у перакладзе лексемы *капліца*. У большасці выпадкаў выбіраеца *капелла* (с. 34, 35, 39, 56...), што ня можа быць прынята хаяя б з прычыны аднесенасці значэння гэтага слова толькі да каталіцкай (англіканскай) архітэктуры (гл. «Словарь русскага языка»¹, т. 2, с. 28), а ў рамане фігуруе таксама і праваслаўная. Выбар перакладчыка павінен быў бы спыніцца на слове *часовня* (т. 4, с. 653: ЧАСОВНЯ. Небольшое церковное здание без алтаря), што ён і робіць на с. 76 (с *часовенкой*, аўт. з *каплічкай*), але ў гэтым выпадку, магчыма, з-за боязі ўтварыць памяншальную форму ад сваёй *капеллы*.

Незразумела таксама, чаму перакладчык з *гакаўніцы* робіць *тицаль* (с. 137) або *дубину* (с. 593), чаму *доўбні* ператварае то ў *молоты* (с. 63), то ў *дубинки*, якімі (што вельмі сумніўна ў дачыненіі менавіта да *дубінак!*) *несподручно было действовать в тесноте* (с. 80), чаму нівелюе разнастайныя найменыні іншай зброі, у прыватнасці татарскай.

У рамане пісьменнік выкарыстоўвае лексемы *манах* і *мніх*, *хлоп* і *плебей*. Перакладчык жа, звужаючы лексічную разнастайнасць раману, зъмяняе *мніха* і *плебея* на *монаха* і *хлопа* зусім без падставы, бо руская мова мае ў сваім арсенале гэтыя лексемы: «*мніх, уст.*» (т. 2, с. 280) і «*плебей, ист.*» (т. 3, с. 137), а стылістычныя паметы якраз дарэчы. Тоё ж можна канстатаваць і ў адносінах да назоўніка *змій*,

¹ Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Русский язык, 1985–1988. Далей спасылкі на тлумачэніне рускіх словаў падаюцца з гэтага выдання.

які замяніяеща змеем. Такі падыход зусім неапраўданы, бо перакладчык ужо і так замяніў беларускіх чмохаў на тых жа змеяў, а ёсьць яшчэ змеi-паўзуны!

Удумлівы чытач на с. 44. ававязкова сутыкненца з фразай *могут поймать панскіе пауки*. Зусім неідэнтычны пераклад з-за няведання гістарычных рэалій, дзе пад Сурнінавай субстантыўнай метафарай *пауки* можна разумець каго заўгодна. Аўтарскі тэкст: *могуць спаймаць панскія паюкі*. Перакладчыку трэба было пакінуць *паюкі*¹ і даць зноскау: «¹ Паюк – личныі страж магната, служка, солдат придворной гвардии». Той жа *паюк* на с. 66 ператварыўся ў *глазатая*!

Рада перакладзеная А. Сурніным як *совет, чуга – як кафтан*. Але дастаткова зазірнуць у тэкст раману «Каласы пад сярпом тваім» у перакладзе В. Шчадрыной і заўважыць, што гэтыя слова пакінутыя без перакладу і нават бяз зносак.

На першы погляд можа здацца, што сказ на с. 32 *Тут хоты поштучно покупай, хоть горстю нічым асаблівым не вызначаеща*. Але гэта толькі да таго моманту, пакуль не зазірнеш у арыгінал – *Тут хочаш беркаўцам купляй, хочаш – жменяй*. Якраз беркаўцам – зусім не *поштучно*, бо гэта мера вагі была распаўсюджаная і на расейскай тэрыторыі і складала аж дзесяць (!) пудоў (гл. т. 1, с. 80).

* * *

Адчуваеца павярхоўнае веданье перакладчыкам беларускай мовы, што найбольш яскрава выяўляеца, у прыватнасці, тады, калі немагчыма знайсці адпаведнае слова ў перакладным слоўніку. Прааналізуем наступныя прыклады.

На с. 8. знаходзім *преподобный Амбrozий Күцеянский*, аўт. *прападобны Амбра-жэй Күцеянскі*. Няведанье перакладчыкам існавання Аршанскаага Күцеінскага Богаяўленскага манастыра і друкарні пры ім выклікала жахлівае напісанье і, адпаведна, пачварнае вымаўленье ў рускай мове [куцэянск'і], дзе гук [ц] – зацьвярдзелы (атрымалася, што прыметнік *Күцеянский*, верагодна, утвораны ад *куцый*). Правільны пераклад: *преподобный Амбrozий [Амбра-жэй] Күтеинский [Кутеянский]*».

На с. 32. – *Болела с похмелья голова: вчера хорошо помолились богу Борцу, которому деревенские жители и поныне ставят в жертву возле свепетов¹ березовик и разбавленный водою мёд, имя которого при отцах духовных вымолвить – спаси и помилуй нас, Пан Иисус*. Зноска: ¹Свепет – пчелины рой. Аўтарскі тэкст: *Балела з пахмельля галава: учора добра памаліліся богу Борцу, якому па вёсках і дагэтуль ставяць у ахвяру ля съвепетаў¹ бярозавік і разьведзены вадою мёд, імя якога пры айцах духоўных вымавіць – зълітуйся і ўратуй нас, пан Езус*. Зноска: ¹Съвепет – борць, або пчаліны бортны рой. Няведанье перакладчыкам зафіксаванага ў рускім слоўніку слова **БОРТЬ**. Устар. (Т. 1, с. 109) і зъмена аўтарскай зноски выклікала недарэчнае напісанье імя паганскага бoga: *Борец* (дав. склон – *Борцу*), хадзя неабходна было – *богу Борто*.

Недасьведчанасць ва ўласнабеларускім дзеяслоўным кіраваньні выявілася на с. 46 у сказе *Это же подумать только, в какие драгоценные вещи вырядились люди!* Аўтарскі сказ мае выгляд *Гэта ж падумаць толькі, на якія каштоўныя рэчы ўзьбіліся людзі!* Правільны пераклад: *Это же подумать только, какими драгоценными вещами разжились люди!*

На с. 50. – *Вот кипац¹*. І там жа ў зносы: «*Кипац – ...*», на с. 137 – *«кипацу»*. Размова тут вядзеца пра зьняважлівую мянушку мужыкоў, якіх клікалі «*кіпаць*» (бо, відаць, пазногці брудныя, як у зъвяроў *кіпці, кіпцікі*). Такім чынам, па-руску напісанье мянушкі – *кипать, кипатю*.

На с. 114. – у зносы: ¹«*большой бабой*» *Цютоj*. Аўтарскі тэкст у зносы: ¹«*вялікай бабай*» *Цюціj*. Безумоўна, правільнае напісанье імя багіні плоднасці па-руску – *«Гиотей»* (тв. склон).

На с. 117. – *мимо могилок*. Аўтарскі тэкст: *паўз могілкі*; с. 609. – *почти за-*

брошенные, деревенские могилки. Аўтарскі тэкст: *амаль закінутыя, вясковыя могілкі.* Памылковы пераклад, бо ў аўтара ня множны лік назоўніка *магілка* (тады множны лік быў бы *магілкі*), а *мугілкі* як *кладбище*. Падобная недарэчнасць пашыраная ва ўсім тэксьце.

* * *

Значнае месца «Хрыста» ў беларускай літаратуры вынікае ня толькі з агуль-началавечасці створаных Караткевічам вобразаў, але і з глыбокага пранікнення ў нацыянальную карціну сьвету беларусаў і выяўленыне яе праз паводзіны і ўчынкі персанажаў. Беларускасць рамана падмацоўваецца мовай арыгіналу, захаваньнем раней названых онімаў, гістарычных рэаліяў, а таксама ўзнаўленынем этнографічных малионкаў, фактаў рэчаінасці, апісаньнем побыту, заняткаў народу і г. д. Як жа перакладчык захаваў гэтую «беларускасць»? Зноў толькі некалькі прыкладаў.

С. 13. – *из города домой.* Аўтарскі тэкст: *з гораду ў засыценак.* Перакладчык ня змог вырашыць задачу перакласыці беларускае слова *засыченак*. Гэты гістарызм неабходна было пакінуць без зъменаў з аваўязковай зноскай, бо рускае *застенок* будзе асацыявацца з месцам катаванья або турмой (т. 1, с. 575). Правільны пераклад: *из города в застенок*¹. Зноска: «¹ Застенок (белорус.) – небольшое сельское поселение мелкой шляхты».

С. 45. – *И все эти гончары...* Можна было б пагадзіцца з пачаткам сказа, каб у Караткевіча не было так: *I ўсе гэтыя магеричыкі....* Перакладчык не разумее слова *магерка* і замяніяе *магеричыкі* на *гончары*, толькі чаму менавіта яны, а не *медавары* ці *стельмакі?* Патрабуеца захаваньне пачатку сказа: *И все эти магеричики!*...» з адпаведнай зноскай: «¹ Магерщики – изготавители магерок (войлочных шапок)».

С. 47. – *Через плечо – козий чехол с большой дудой.* Аўтарскі тэкст: *Цераз плячо – казінія мяхі вялізной дуды.* Перакладчык ня ведае канструкцыі *дуды* (па-руску лепіш – *волынки*) і робіць аўтара раману такім жа недасвядчаным. Правільны пераклад: *Через плечо – козы меха огромной волынки.* На с. 65 знаходзім і такое: *ритуальных песнопений.* Так перакладзена Караткевічава *лерных съпеваў* замест *песнопений под лиру*.

Штосьці падобнае атрымалася і з *батлейкай, батлеенікамі*, якія перакладзены на с. 65, 66 як *раёшник, раёшники*, што зусім не адпавядае праўдзе, бо ў «Словаре...» (т. 3, с. 582) знаходзім: «РАЁК. Вид народнага зрељища на ярмарках 18–19 вв. – ящик с отверстиями, снабжеными увеличительными стеклами, через которые зрители рассматривали врашающиеся внутри картинки...», а гэта падобна да батлейкі толькі наяўнасцю скрыні, ды яшчэ і час перанесены на два стагоддзі наперад (і ў гэтым выпадку трэба рабіць зноску).

С. 46. – *заквасил последнюю горсть муки и намазал шкуру с порченого бока.* У чытача адразу ўзынікае пытаныне: навошта Зянону намазваць папсаваную шкуру, няўко яна ад гэтай рошчыны стане якасней? Або мужык упершыню сутыкнуўся з апрацоўкай шкураў і нічога пра гэта ня ведае, або тое ж самае можна сказаць пра аўтара. Зъвяртаемся да тэксту Караткевіча: *заквасіў апошнюю жменю муکі ды намазаў шкуру з мядзранага боку.* Атрымліваецца, праблема не ў Зянону і не ў аўтару, а ў перакладчыку. Правільны пераклад: *заквасил последнюю горсть муки и намазал шкуру с мездряной стороны* (гл. т. 2, с. 246: *Мездряная сторона шкуры*). Як тое і належыць съпецыялісты – для апрацоўкі.

У апавяданьні «высакароднага лышара» Багдана Роскаша знаходзім *Остались мы на нашей земле гостями и выселились, но чести не утратили. Як можна застаяцца і выселица адначасова?* Штосьці тут не так, бо потым шляхціц распавядае, як ён «благородно пахал свое поле». Праверым у Караткевіча: *Засталіся мы на гэтай нашай зямлі гасцямі і высіліліся, але гонару ня страцілі.* Магчымы дакладны перак-

лад: *Остались мы на этой нашей земле гостями и утратили могущество, но не честь.*

Паказальныя прыклады з іншых старонак: с. 80. – *с кольями, топорами, аўт. – з дружкамі, пожагамі* (трэба *с кольями, вертелами*); с. 95. – *еще добавил, аўт. – яшчэ дававіў раманеi* (трэба *еще добавил романеi*); с. 131. – *на четыре недели, аўт. – на чатыры нядзельныя іміны* (трэба *на четыре воскресные мессы*); с. 146. – *великоденнюю службу, аўт. – велікодную службу* (трэба *(пасхальнуу службу)*).

Пасыля прачытаныя такога ў расейскага чытача можа скласціся ўражаныне пра беларусаў як нейкіх недарэкаў, якія блукалі з козым чехлом и большай дудоў, нават у XVI ст. таўкліся, мабыць, вакол вогнішча, як статак, і выкрыкалі нейкія гартаанныя ритуальныя песнопенія, мазалі па шкоджаную шкуру рошчынай невядома навошта, праста пілі нейкія вадкасці, потым наведвалі ў дадатак якіясьці незразумелыя великоденные службы. Што тут ужо казаць пра нейкую там сярэднявечную дзяржаву?

* * *

Цяпер пра тое, як перакладчык выкарыстоўвае магчымасці «великой и могуцчай» рускай мовы. На жаль, і тут ня ўсё ў парадку.

Пачнём з таго, што А.Сурні недараўальна мала выкарыстоўвае кароткія прыметнікі ў ролі выказыніка, якія зьяўляюцца яскравай асаблівасцю рускай мовы. Згодзімся, што аўтарская харектарыстыка войта Цыкмуна Жабы на с. 43 гучала б па-руску больш натуральна ў наступным выглядзе: *Он богат, как холера, и силен, как чума* (у тэксьце *Он богатый, как холера, и сильный, как чума*) або слова дудара на с. 59: *Это мы глупы, как дорога* (у тэксьце *Это мы дурные, как дорога*). Аналагічны прыклад і з дзеепрыметнікам на с. 12: *почему у него лоб разбит* (у перакладзе – *разбитый*).

Перакладчык нібы не заўважае (або не разумее прычыны) амаль поўнай адсутнасці ў беларускамоўным тэксьце пабочнага слова *канечне* і на месцы пашыранага ў Караткевіча *вядома* ў асноўным выкарыстоўвае *известно*. Больш прымальна па-руску: с. 17 – *Дело веры требует жертв*, – уклончivo заметил епіскоп. «Конечно» (а не «*Известно*») або с. 115 – *«Конечно, мерзко», – согласился Жаба* (а не «*Известно, мерзко*», – *согласился Жаба*).

Узыніаюць шматлікія пытаныні і адносна неабгрунтаванага зъмешваньня злучальных словаў *который* і *какой* у даданых азначальных частках складаназалежных сказаў. Так, на с. 13 чытаем: *о слухах, какие ходили, стылістычна больш правільна – о слухах, которые ходили*, бо, паводле заўвагі вядомага расейскага мовазнаўцы Д.Разенталя, *какой* «вносіт добавочный оттенок уподобления, сравнения, качественного или количественного подчеркивания». Не выкарыстоўваюцца магчымасці рускай мовы па ўтварэнні дзеепрыметных зваротаў замест даданых азначальных сказаў з злучальным словам *что* ў беларускай мове, якое пры перакладзе (*что*) надае сказам стылістычна зьніжаную афарбоўку: с. 16 – *Тот, что ехал впереди, достал...* (лепш *Едущий впереди достал...*); с. 28 – *через дьялов, что вылетели у них изо ртов; (лепш через дьялов, вылетевших у них изо ртов).*

Перакладчык часам ня здольны выкарыстаць багатыя сінанімічныя магчымасці рускай мовы. Для пацвярджэння толькі два прыклады з перакладу фраземаў: с. 20. – *Ваша правда* (лепш – *Вы правы*); с. 135 – *Что такое?* (лепш – *В чем дело?*).

Вока раз-пораз спыняецца на ўжываныні назоўнікаў *дверь* і *грудь*. Хоць яны могуць мець у рускай мове множны лік, але гэтыя формы звычайна абумоўленыя кантэкстам (нагадаем, што ў беларускай мове *дзвіверы* і *грудзі* – множнайлікавыя назоўнікі). У сказе на с. 132: *На Пивной бросался от дверей к дверям Зенон* і ў фразе на с. 108: *в отверстие у дверей пыточной* неабходна было б выкарыстаць адзіночны лік: *от двери к двери* і *у двери*. Выклікае нязгоду множны лік у сказе пры апісаныні

зънешнасьці Марыны Крывіц на с. 18: *с высокими небольшими грудями, больш натуральна гучала б с высокой небольшой грудью, і, мяркуем, у ніводнага рускамоўнага чытача ня ўзынікне сумнення наконт таго, што грудей усе ж такі дзьве.*

Няма аднастайнасьці ў перакладзе лексемаў *усмешика* і *усміхнуцца*: частая іх замена на рускія *усмешика*, *усмехнуться* парушае семантыку і стылістыку адпаведных фразаў. Паводле «Словаря...», т. 4, с. 520: «УСМЕШКА. Улыбка, обычно с оттенком иронии, насмешки, недоверия и т. п.» (тое ж паўторана і ў дачыненіні да дзеясловаў). Беларускія аўтары дзеля перадачы разнастайных нюансаў (менавіта гэтага *оттенка*) *усмешикі* і *усміхнуцца* выкарыстоўваюць цэлы арсенал прыёмаў. Параўнаем: с. 20: «Так», – *усмехнулася она* (аўт. «Так» – *усміхнулася яна*); *змеистой, еле уловимой усмешикой* (аўт. *зъмлістай, ледзь улоўнай усмешикай*); с. 21: *улыбнулася Лотр* (аўт. *усміхнуўся Лотр*); с. 108: *Братчык невесело усмехнулася* (аўт. *Братчык нявесела ўсміхнуўся*), *с уксусной улыбкой* (аўт. *з воцатнай усмешикай*) і інш.

Не прадумана перакладчыкам выкарыстаныне пабочнага слова *видатъ* (беларус. *відаць*). У рускай мове гэта лексема стылістычна аблежаваная (гл. т. 1, с. 173: «ВИДАТЬ². Разг.»). У беларускай мове да *відаць* стылістычна памета адсутнічае. Але А. Сурнін выкарыстоўвае *видатъ* ня толькі ў мове персанажаў, але і ў аўтарскай плыні: с. 31: *следили, видать* (аўт. *сачылі, відаць*), *снова, видимо* (аўт. *зноў, відаць*) – два прыклады з аўтарскай мовы.

Прааналізуем яшчэ некаторыя хібы, якія пацьвярджаюць няўменыне перакладчыка захоўваць разнастайныя нормы рускай мовы.

С. 5. – *ограбление чудотворной из Гродно в Частогов относят.* Аўтарскі тэкст: *рабунак Цудатворнай з Вільні ў Частагоў адносяць.* Няўдалы выбар аддзеяслоўнага назоўніка, які мае моцную сувязь з дзеясловам *ограбить* і яго кіраваньнем, выклікае ўспрыманыне чудотворной як нейкай установы, памяшкання або царквы, а ня як абраз (магчыма, з-за няведаньня перакладчык выкарыстаў і малую літару). Правільны пераклад: *грабёж* (альбо *кражу*) *Чудотворной из Гродно в Частогов относят.*

С. 7, 33, 118, 606 і інш. – *скакет как шальной, шальные глаза, шальной порыв, шальной топот.* У аўтарскім тэксьце паўсяоль – *шалёны.* Эпітэт *шальной* ня можа адносіцца да расейскіх лексемаў *порыв, топот* (т. 4, с. 699), як у беларускай мове *шалёны* да *парыву, поічаку.* Тут *шалёны* неабходна было перакласыці *яростны, неукротимый і пад.*

С. 20. – *Худой, поджарый, с пронзительным умным взором серых глаз, он был даже симпатичен и этим взором...* Аўтарскі тэкст: *Худы, падборысты, з пранізлівым разумам у шэрых вачах, ён быў нават прыемны і гэтymі вачымі...* У перакладзеным сказе плеанастычна спалучаныя аднолькавыя характеристыкі каплана (т. 3, с. 187: «ПОДЖАРЫЙ. Худошавый...»). Безумоўна, *падборысты* павінна было б быць перакладзена як *подобранный, подтянутый* (т. 3, с. 204).

С. 32. – *злодея поймают, у аўтара – злодзея спаймаюць.* Зьменены сэнс выказваныня з-за няўменыня разъмяжоўваць міжмоўныя амонімы злодей і злодей з рознымі націскамі. Павінна быць: *вора поймают.*

С. 120. – *на скрещении улицы, у аўтара – на скрыжованыні вуліц.* Выкарыстаныне перакладчыкам адзіночнага ліку назоўніка *улица* выклікала бязглузьдзіцу ў рускім тэксьце (гл. т. 4, с. 121).

С. 606. – *и обрушил ее [стену] вовне, на склон.* Аўтарскі тэкст: *і абурыў яго [мур] вонкі, на схіл.* Немагчыма лексічна спалучальнасць дзеяслова *обрушить* з прыслоўем *вовне*, асабліва пры наяўнасці адасобленай акаличнасці *на склон.* *Вовне* адказвае на пытаныне *где (находиться, прятаться і пад.),* а ў сказе *обрушить – куда?* Правільны пераклад: *и обрушил ее наружу, на склон.*

На асобных старонках рускамоўнага тэксту складваецца ўражаньне, што А.Сурнін не разумее сэнсу арыгіналу і робіць адвольны пераклад, цалкам зъмяняючы сэнс словаў аўтара. Аднак гэта ўжо ніякім чынам не Кааткевіч, а штосьці іншае (або хтосьці іншы).

Вось некаторыя найбольш красамоўныя прыклады.

С. 7. – У эпіграфе: *Легенда Коричневых островов*. Аўтарскі тэкст: *Легенда Ка-рычных астравоў*. Недакладнасць у перакладзе, хаця слова падае і гэта слова (т. 2, с. 104). Правільны пераклад: *Легенда Коричных островов*.

С. 28. – *С каждым днём всё большие их [мышей] в город прибывает*. Аўтарскі тэкст: *У горадзе іх з кожным днём прыбывае*. Зъмяненне структуры сказа выклікала і зъмяненне ў значэнні дзеяслова: *прибываць* (павялічвацца) – *прибывать* (приходить, приезжать). Правільны пераклад: *В городе их с каждым днём прибывает* (гл. прыклад у т. 3, с. 392: «Когда он вернулся, людей прибыло. Леонов. Вор»).

С. 30. – эпіграф з Кіплінга: *И чем дольше твой кошелек // Тем дольше тебе прожить*. Перад рускамоўным чытачом паўстае абгрунтаванае пытаньне: ці мае рацюю Кіплінг так съцвярджаць, па логіцы павінна было быць наадварот – даўжэйшы кошаль скарачае жыцьцё. Зьевнемся, аднак, да эпіграфу ў падачы Кааткевіча: *И чым даўжэйши твой кошель, // Тым болей тебе пражыць*. Вось як яно атрымліваецца. Перакладчык зрабіў аўтара недасвядчаным чалавекам (Гэта Кааткевіч – недасвядчаны?! Нават рука дрыжыць падчас набору такога!). Правільны пераклад: *И чем длиннее твой кошелек // Тем дольше тебе прожить* (т. 2, с. 117: «КОШЕЛЬ. 2. Устар. То же, что и кошелек»).

С. 31. – *туринские... купцы*. Аўтарскі тэкст: *торуньскія... купцы*. Прычына памылкі – няведанье перакладчыкам географіі суседній Польшчы (г. Торунь), якая ў той час была ў канфедэрациі з Вялікім Княствам... Трэба: *торуньские... купцы*.

С. 33. – *лохматый, худой, как овца*. Адразу думаеш: няўжо ў Кааткевіча авечка асацыюеца яшчэ і з худзізной і калі так, то чаму? Правярам у аўтарскім тэксьце: *калматы, худы, як віца*, таму парапаньне перакладчыка ўзятае з неба ад неразуменія, што ж такое *віца*. Павінна было быць у перакладзе: *лохматый, худой, как палка* (либо *и шест, либо віца* і інш.).

С. 35. – *первый этаж крайнего восточного нефа отвели под палаты для благородных гостей и склады оружия*. Ужо пры чытаньні ўзънікае сумненне, што ў замку палаты былі побач з складамі. З гэтym можна было бы згадзіцца, каб не было аўтарскага тэксту: *у первым паверсе крайняга нефа былі цямніцы для радавітых і склады зброі*. Высновы рабіце самі...

С. 39. – *Пальцы епископа... дергали клетку*. Размова, як вы зразумелі, ідзе пра суд над мышамі, таму цяжка паверыць, каб біскуп калашмаціў клетку падчас выступу з абвінавачаньнем. Правярам у аўтарскім тэкст: *Біскупавы пальцы... торкалі ў клетку*. Правільны пераклад: *Пальцы епископа... тыкали в клетку* (гл. т. 4, с. 432).

С. 42. – *Лицо... но при этом глупое, как свиная левая ляжка*. Аўтарскі тэкст: *Твар... толькі што дурны, як сvinia левая шынка*. Перакладчык павінен быў бы зразумець, што ляжка і шынка адрозніваюцца хаця б тым, што другая прыгатаваная для ўжыванья, таму ў парапаньні павінна быць *как свиной левый окорок*.

Ня ведаючы і не даведаўшыся, што ж такое *пратэса* (хоругвь), А.Сурнін на с. 78 выкарыстоўвае ідолов *сатанинских* (аўт. *пратэсы сатанинскія*), а на с. 82 – *статуи*.

Іншыя прыклады возьмем без каментарыяў, каб даць магчымасць чытачу ацаніць «творчую фантазію» перакладчыка падчас працы з раманам.

Стар. Пераклад

9 *чтоб видели величие*

9 *теша никчёмное*

9 *только без клыков!*

Аўтарскі тэкст

каб ведалі велич

цешачы марную

толькі без поўсьці

Правільны пераклад

чтобы знали величие

утешая праздную

только без шерсти

12	<u>крики испуга</u> (!)	<u>крыкі леляка</u>	<u>крики козодоя</u>
13	<u>наболтал тут</u>	<u>наблытаў тут</u>	<u>напутал тут</u>
14	<u>как пыль</u>	<u>як порах</u>	<u>как порох</u>
14	<u>мышиных... мулах</u> (!) <u>мышастых...</u> мулах	<u>мышиных... мулах</u> (!) <u>мышастых...</u> мулах	<u>мышиных... мулах</u> (!) <u>мышастых...</u> мулах
15	<u>гловые – полесские</u> <u>елянцовыя – палескія</u> <u>гленцовые – полесские</u>		
16	<u>карандашками</u> (!) <u>пэндлікамі</u>	<u>карандашками</u> (!) <u>пэндлікамі</u>	<u>кисточками</u>
17	<u>изящный костёлик</u>	<u>сълічасты касьцёлік</u>	<u>островерхий костёлик</u>
23	<u>обиделся монах</u>	<u>абурыўся манах</u>	<u>возмутился монах</u>
24	<u>плетьми и</u> (!) <u>плёткамі ды</u>	<u>сплетнями да</u>	
26	<u>размером и строфой</u> (!) <u>долынкам і цэзурай</u>	<u>долынком і цезурой</u>	
27	<u>бездостынным...</u> светом	<u>бязылітасным...</u> съявлом	<u>беспощадным...</u> све-
	<i>том</i>		
32	<u>жарит каравай</u> (!)	<u>жарэ каравай</u>	<u>жрёт каравай</u>
33	<u>вода... лила</u>	<u>вада... цурчала</u>	<u>вода... журчала</u>
45	<u>ухает маслобойка</u>	<u>вухае васкобойка</u>	<u>ухает воскобойка</u>
46	² <u>Купа – доле</u>	² <u>Пазыка</u>	² <u>Купа – ссуда</u>
53	<u>в сентябре</u> (!)	<u>у лістападзе</u>	<u>в ноября</u>
53	<u>золотистая пыль</u>	<u>залацісты пылок</u>	<u>золотистая пыльца</u>
74	<u>отдельных</u>	<u>самотных</u>	<u>уединенных</u>
76	<u>блудце клубники</u> (!)	<u>сподак суніц</u>	<u>блудце земляники</u>
77	<u>дурень ты...</u> (!)	<u>дулеб ты...</u>	<u>дулеб ты...</u>
77	<u>по лестницам</u>	<u>на сходах</u>	<u>по ступеням</u>
94	<u>елейным</u> голосом	<u>яловым</u> голосом	<u>гловым</u> голосом
97	<u>маленькие бульбочки</u> (!) <u>маленькая бурбалкі</u>	<u>маленькие пузыри</u>	
98	<u>над этими мещанами</u>	<u>над гэтымі мясцінамі</u>	<u>над этими местами</u>
99	<u>у колодца</u>	<u>ля крыніцы</u>	<u>у родника</u>
100	<u>как китайский графит</u> (!) <u>як кітайскі атрамант</u>	<u>как китайские чернила</u>	
110	<u>беглье</u> (!)	<u>ляднікі</u>	<u>лядники</u> (от льда)
117	<u>древних предков</u>	<u>старажытных прарокаў</u>	<u>древних пророков</u>
260	<u>от интереса к</u>	<u>ад цікаўнасці да</u>	<u>от любопытства к</u>
561	<u>смазливый верзила</u> (!)	<u>прыгажун боўдзіла</u>	<u>красивый оболтус</u>
605	<u>хлестнуло воздухом</u>	<u>хістанула паветрам</u>	<u>покачнуло воздухом</u>
607	<u>небывалое воодушевление</u>	<u>небывалае захапленыне</u>	<u>небывалое восхищение</u>
606	<u>деревянные сооружения</u>	<u>драўляныя рыштаваныні</u>	<u>деревянные леса</u>
609	<u>безмятежным нивам</u>	<u>бязымежным нівам</u>	<u>безграничным нивам</u>

* * *

На заканчэнніе дасьледаваньня асаблівасці ў перакладу раману прапануем ча-тыры прыклады, якія нібы ставяць тлуштую крапку перад канчатковымі выносавамі.

Першы. На с. 144 знаходзім наступны сказ: «Капюшон его [Яна Катка] хітона был похожіс на монашескій, широкій, в складках, и в этом капюшоне, как в глубокой міске, ляжала правильно-круглая голова с жідкімі, в не сколько кудрявых волос, усамі». Выклікае недаўменьне тое, якім чынам галава Яна магла знаходзіцца ў капюшоне, бо звычайна ён ускідаеца на галаву (ззаду прымакаўваеца да каўняра). Магчыма, манаскі капюшон мае нейкі своеасабліві крой? Неабходна ўдакладніць у Каараткевіча: «Каўнер ягонага хітона быў падобны на манашы, шырокі, у складках, і ў гэтым каўняры, нібы ў глубокай місе, ляжала правільна-круглая галава з рэдкімі, у некалькі кучаравых валасоў, вусамі». Каментарыі, як кажуць, залішнія.

Другі. На с. 607 чытаем: каким говорят, отсекая всю свою предыдущую жизнь. Аўтарскі тэкст: якім гавораць, адсякаочы ўсё сваё папярэдніе жыцьцё, а можа, і

ўвогуле абрываючы ніц гэтага жыцьця. Выкідванье асобнай вобразнай часткі сказа нічым не апраўданае, зъмяняе цэласнае ўспрыманьне імпліцитных складнікаў, асабліва калі пры гэтым размова ідзе пра важныя рэчы (тон, якім гавораць, адракаючыся ад папярэдняга жыцьця, усё ж іншы, якім гавораць, зусім адракаючыся ад жыцьця). Неабходна аднаўленне канца сказа: *какім говорят, отсекая всю свою предыдущую жизнь, а может, и вообще обрывая нить этой жизни.*

Трэші. С. 613. – *Как один друг говорил: «В водке лик свой искупав, Фома-иляхтич задремал».* Аўтарскі тэкст: «У гарэлку ўткнуўши лыч, задрамаў Фама-иляхціч». Нічым не апраўданае зъмяненне стылістычнай афарбоўкі беларускага лыч (груб.) на расейскае лик (высок.). Перакладчык, аднак, спрабуе ўзнавіць па-руску жарт Рыгора Барадуліна, напісаны для самога аўтара раману. Крыху не дацягнуў, а можна было б, напрыклад, сказаць так: «*В водке рыло искупав, Фома-иляхтич задремал*».

Чацьвёрты прыклад з апошняй, 614-й старонкі: *Широко, ровно ложисько в борозду зерно.* Аўтарскі тэкст: *Шырока, роўна клалася ў ральлю зерне.* Няправільны пераклад рэаліяў земляроба: хіба зерне кладзецца ў баразну? І тут выяўляеца, съядомая ці несьвядомая, непавага да працы і селяніна, і пісьменніка (трэба: *ложисько в пашню зерно*). Няўжо сам Караткевіч – «добра прастаўнік Святога Духу ў рамане» (поводле трапней метафары перакладчыка) мог так адносіцца да свайго Хрыста – Юрася Братчыка, што на апошняй старонцы паказаў яго няздарам? Ды не, пісьменнік любіў свайго героя і быў часткаю яго.

Калі прайсьціся па ўсіх старонках раману, можа атрымацца не рэцэнзія, а новы пераклад твору. Зазначым толькі, што тут прыведзена, так бы мовіць, толькі надводная частка айсберга з памылак, выяўленых у перакладзе «Хрыста» на рускую мову. Абмяжуемся, тым ня менш, вышэйсказанным.

* * *

Імкненне зрабіць рускамоўны пераклад раману Уладзіміра Караткевіча «Христос прызямліўся ў Гародні» можна толькі ўхваліць. Перакладчык, аднак, не разылчыў свае сілы, можна сказаць, перакладаў так-сяк накасяк, і ў выніку атрымаўся не раман Караткевіча па-руску, а пародыя на твор. Недакладнасці, неадпаведнасці ў перакладзе беларускіх словаў і выразаў, стылістычныя хібы, пропускі словаў, частак сказаў і цэлых сказаў падчас перакладу класікі недапушчальныя. Такі пераклад «Христа» абражае нацыянальныя пачуцьці беларуса, ганьбіць добрае імя Уладзіміра Караткевіча і нібы зьдзекуеща з яго прыхільнікаў – тых, хто меў шчасце чытаць раман па-беларуску.

Крый Божа, калі хто-небудзь, як ужо здаралася з творамі Васіля Быкава і самога Караткевіча, пачне перакладаць «Христа» з рускага перакладу на больш далёкую мову. Можа атрымацца не пародыя на раман, а зусім новы твор, на якім сорамна будзе ставіць прозвішча аўтара.

Наколькі нам вядома, уладальніца аўтарскіх правоў – пляменніца Караткевіча Алена Сінькевіч не давала згоды на друкаванье раману «Христос прыземліўся в Гродно» па-руску (зъявіўся яе ліст у друку і ў Інтэрнэце). Дык што рабіць патэнцыйным чытачам рускамоўнага перакладу? Застаецца адно: патрабаваць ад выдавецтва «Амфора» зъняць «Христа» з продажу, таму што гэты своеасаблівы «інтэлектуальны» прадукт парушае правы спажыўца на якасны тавар.

Але ня ўсё так проста. Вось калі б у кнізе адрываліся старонкі, выявіўся друкарскі брак, была някаснай вокладка або папера, вам бы абавязкова памянялі кнігу або вярнулі грошы. У нашым канкрэтным выпадку гэта не спрацоўвае. Таму існуе наступны сродак – байкот. Проста не купляць «амфораўскага» выданья ў Сурнінавым перакладзе! Чытайма Караткевіча па-беларуску!

Але чым сучешыць падманутых рускамоўных чытачоў па-за межамі Беларусі?!

